

## Нішто не забыта, ніхто не забыты

У папярэднім сваім артыкуле я расказваў аб былых сябрах-партызанах, аб тых, хто не шкадуючы нават жыцця ў цяжкія часы нямецка-фашистскай акупацыі не зміршыўся з ворагам, куляй і пранатай біз злэшчых ворагаў, якія пасягнулі на нашу Радзіму.

Сёння я хацеў бы расказаць яшчэ пра некалькі народных мсціццаў, якія па закліку партыі пакінулі мірную працу і ўзяліся за зброю, каб граміць фашистскіх акупантам, помсіць за смерць і здзекі над савецкімі людзьмі.

Шырын Фёдар Ігнацьевіч да вайны працаваў інструктэрам Старобінскагарайкома партыі. Яго зналі працоўныя раёна, камуністы. Спакойны, заўсёды разважлівы чалавек, ён выдэяляўся сваёй нейкай падчяпнусцю, дысцыплінай. І вось, калі ў раёне паявіліся першыя акупанты, Фёдар Ігнацьевіч бярэцца за зброю, арганізоўвае баявое падполле, супраціўленне ворагу. Усім памятны ліпень 1941 года. Па старой дарозе, што ідзе з Пагоста на Сухую Мілю і Абідзэмлю, рухаецца варожая аўтамашына. Фашисты хоць і баяцца, але не падаэрываюць, што кожны куст пільнуе іх, што кончыліся часы і дні, калі ім удавалася беспакарана рабаваць захопленыя землі. Яны, напэуна, накіроўваліся на чарговае рабаванне насељніцтва. У гэты час у засадзе ля дарогі сядзёў Ф. I. Шырын. Падпусціўшы на блізкую адлегласць, ён з аўтамата расстрэльвае чатырох фашистаў. Карнікі

плютоўцу, яны робяць ablau, у тым ліку родных двух братоў партызана. Камуніст Шырын дae клятуву, што будзе яшчэ больш бязлітасна помсіць ворагу, біць фашисткамі вылюдкаў і іх памагатых. Яго прызначаюць камандзірам партызанскага атрада, затым камандзірам брыгады. Многія памятаюць яго партызансскую кліч-

т. Шырын — персанальны пенсіянер, але не сядзіць без справы, прымае актыўны ўдзел у жыцці партыйнай арганізацыі.

Засталіся ў памяці справы і некаторых іншых партызан, многія з якіх не даждылі да светлых дзён Перамогі. Дзесяць гадоў у вёсцы Язвініца працаваў старшынёй невялікага калгаса «Новы шлях» Назар Нікіфаравіч Зяневіч, член КПСС з 1932 года. Калі пачалася вайна, Зяневіч разам са сваім родным братам Апанасам і Падлозным Мікалаем уступаюць у рады народных мсціццаў, удзельнічаюць у баевых аперациях атрадаў. Зіневіч Назар і Кудравец Цімох (які працаваў да вайны старшынёй Капацэвіцкага сельсавета) — актыўны ўдзельнікі рэйда па разгрому варожых гарнізону ў вёсках Кузьмічы, Скайшын, Доўгое, Заброддзе, Пасталы і інш. Але абодва партызаны не даждылі да дня вызвалення раёна, у адным з базоў ля вёскі Бярозаўка былі акуркунаны і загінулі як героі. Абодва камуністы пахаваны на роднай зямлі, на іх магіле не вянуть жывыя кветкі.

Вельмі добра, што па слядах баявой славы бацькоў і дуць нашы піянеры, наша маладое пакаленне, навучэнцы школ. Я ведаю, што за летні перыяд дзесяці атрадаў і дружын прайшли па месцах бaeў Савецкай Арміі і партызан з нямецкім захопнікамі, даведаліся, як змагаліся з ворагам іх бацькі, дзе лахаваны тыя, хто загінуў у чяроўных баях. Гэта мае вялікае выхаваўчае значэнне.

В. ШОШЫН,  
былы партызан - разведчык.

## ПАРТЫЗАНСКІЯ ВЁРСТЫ

ку «Спакойны». Спакойны зношне, але заўсёды напорысты і настойлівы, калі патрабавалася згуртаваць байцоў, накіраваць іх на рашэнне паставленай баявой задачы. Магчыма, гэта деталь: Фёдар Ігнацьевіч удзельнічаў у 36-ці баявых аперациях, на баявым яго ражунку шмат знішчаных фашистаў, тэхнікі, складаў. Урад высокая ацэнка ратнага подзвігі свайго сына. Ён узнагароджан ордэнам Леніна, ардэнамі Баявога Чырвонага Сцяга, Айчыннай вайны I і II ступені, многімі баявымі медалямі.

Закончылася вайна. Камуніст зноў на аднаўленчым фронце, мабілізуе моладэзь, каб хутчэй залічаць раны вайны. Ён працаваў сакратаром райкома, намеснікам старшыні райвыканкама ў радзе раёнаў былога Пінскай вобласці. Цяпер